

мовы. Яно прыйшло ў Беларусь у пару эўрапеізацыі, калі нашая краіна — Вялікае Княства Літоўскае — далучылася да заходняй палітычнай культуры. Галоўны кіраўнічы орган дзяржавы атрымаў назоў *Рада княства*. Местамі кіравалі *мястовыя рады*, у іх засядалі *райцы* на чале з бурмістрамі.

Ад слова *рада* вытварылася шмат іншых — *радзіць, нарада, парада, дарадца, раднік, радны. Даць рады, няма рады...*

Але нашыя старадаўнія *Рады* зынкі разам з нашым Княствам. У XX стагодзьдзі, на зараныні новай палітычнай эпохі на нашых землях зноў узынкі *Рады* — Беларускай Рэспублікі. Разам зь імі завяліся і ўсходнія адпаведнікі *Радаў* — *Саветы*. *Саветы* прыйшли разам з расейскай рэвалюцыяй. Самое слова *савет* у расейскай мове не сваё — яно прыйшло з царкоўнаславянскай як калька з грэцкага, бізантыйскага арыгіналу. Палітычнае супрацьстаянне *Радаў* і *Саветаў* ува ўмовах Беларусі адлюстроўвала барацьбу эўрапейскай і бізантыйскай палітычных традыцый. Перамагла ўрэшце другая, і таму даўгія гады ў беларускай мове панавалі *Саветы*.

А вось нашыя суседзі гэтую барацьбу выйграблі. Украінцы і палякі ўсе саветы называлі *радамі*, літоўцы — *тарыбамі*. Толькі дысыдэнты і эміграцыя пакідалі за расейскай зьявой расейскі назоў. Тоё самае адбываецца сёньня і ў нас. Усё беларускае, замежнае, усясьветнае — *рады*. Усё савецкае ці постсавецкае — *саветы*. Сёньняшні законны парламэнт — *Вярхоўны Савет Беларусі* — гэта апошні атавізм савецкага ладу. Гэты назоў мае адисьці разам з стагодзьдзем, якое яго спарадзіла. А ў новым стагодзьдзі адгорнем новую старонку. *Дамо рады*.

Радыё

Рыгор Барадулін

Радыё. Адрэдагаваныя хваіны з чашачкамі й дратамі прыйшли ў беларускія месці й мястэчкі ў 30-я гады. Аблавухія чорныя грыбы рэпрадуктараў выраслы над пляцамі. *Радыё* — яно й сипявала, яно й чытала вершы, яно паведамляла навіны, а болей за ўсё агітавала за савецкі рэжым. Гэта ж бабка казала — пры новым прыжыме.

Радыё склада сур'ёзную канкурэнцыю пеўню. Па ім, па *радыё* вызначалі час, *радыё* слухалі для супакою настрою. Пра гэтае нават папеўка — „Мая мілка захварэла, ледзь нагамі рухае — толькі выйдзе на парог, *радыё* паслухае...“

Пасыля вайны кожнае, бадай што, трэцяе слова — *радыёслоўе* — было „Сталін“. Жылі бедна, бацька загінуў, а тут на ўсю съюздённую хату — „Сталін, Сталін, Сталін...“ — араторыя. Мама вырывае вілку з разэткі ды толькі абрывіста: „...Сралін“.

У 60-я праз тры дні паўтаралі літрадыёмантаж, названы вершам Максіма Танка „Выканана партыі заданыне“...

Найвялікшай крамолай лічылася слухаць *радыёгаласы* — чужое *радыё*, якое казала праўду пра імпэрыю зла. Мацнеў ідэялагічны маразм, мацнеў пропагандысцкі голас *радыё*. Ажно на *радыё* Уладзімеру Юрэвічу, які выдатна вёў перадачу „Жывое Слова“, дзеци прыслалі загадку: „Ня піўшы і ня еўшы, крычыць, як ашалеўшы. Хто? — Беларускае *радыё*“.